



А. М. Шугаев

# Эстэтычнае выхаванне студэнтаў сродкамі беларускага фальклору

(вопыт работы народнага ансамбля  
беларускай музыкі і песні «Ярыца»)





Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

*Установа адукацыі*

«Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»

*A. M. Шугаеў*

**ЭСТЭТЫЧНАЕ ВЫХАВАННЕ СТУДЭНТАЎ  
СРОДКАМІ БЕЛАРУСКАГА ФАЛЬКЛОРУ**  
*(вопыт работы народнага ансамбля  
беларускай музыкі і песні  
«Ярыца»)*

*Вучэбны дапаможнік з нотным дадаткам*

Мінск,  
БДПУ  
2018

УДК 378.091.2(075.8)

ББК 74.58я73

Э87

Друкуецца па рашэнні рэдакцыйна-выдавецкага савета БДПУ,  
рэкамендавана секцыяй педагогічных навук (пратакол № 9 ад 24.04.2018 г.)

Складальнік:

А. М. Шугаеў, дацэнт кафедры музычна-педагагічнай адукацыі БДПУ

Рэцэнзенты:

Н. В. Чэрнікова, кандыдат педагогічных навук, дацэнт,  
дацэнт кафедры педагогікі БДПУ;

Н. Г. Мазурына, кандыдат філалагічных навук, дацэнт,  
дацэнт кафедры тэорыі і методыкі выкладання мастацтва БДПУ

Э87      **Эстэтычнае выхаванне студэнтаў сродкамі беларускага фальклору** (вопыт работы народнага ансамбля беларускай музыкі і песні «Ярыца») : вучэбны дапаможнік з нотным дадаткам / склад. А. М. Шугаеў. – Мінск : БДПУ, 2018. – 76 с.

ISBN 978-985-541-530-6.

У вучэбным дапаможніку адлюстраваны метадычны і практычны вопыт работы народнага ансамбля беларускай музыкі і песні «Ярыца», вядучага творчага калектыву Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка. Прадстаўлены нотны матэрыял твораў з рэпертуара ансамбля.

Адресуецца кіраунікам творчых калектываў, выкладчыкам і студэнтам, усім тым, хто цікавіцца фальклорнай спадчынай, беларускай народнай музыкай і пытаннямі эстэтычнага выхавання сродкамі фальклору.

УДК 378.091.2(075.8)  
ББК 74.58я73

ISBN 978-985-541-530-6

© Шугаеў А. М., складанне, 2018  
© Афармленне. БДПУ, 2018

# НАРОДНАЯ ПЕСНЯ НЯК СРОДАК ЭСТЭТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ МОЛАДЗІ

У апошнія гады павялічылася ўвага да проблемы тэорыі і практыкі эстэтычнага выхавання моладзі. Неабходнымі ўмовамі фарміравання сучаснай гарманічна развітай асобы з'яўляюцца багацце яе духоўнай культуры, інтэлектуальны патэнцыял, высокія маральныя каштоўнасці і эстэтычны густ. Эстэтычнае выхаванне моладзі прадугледжвае развіццё эмацыянальна-пачуццёвой сферы, навыкаў успрымання розных відаў мастацтва, прыгажосці прыроды і рэальнай рэчаіснасці ў шырокім сэнсе слова, уменне даць ім правільнную эстэтычную ацэнку.

Адным з важных сродкаў фарміравання ўсебакова развітай, духоўна багатай асобы з'яўляецца вусная народная творчасць. Яна ахоплівае розныя праявы народнай культуры, у тым ліку музычнае, харэаграфічнае, дэкаратыўна-прыкладное і іншыя віды народнага мастацтва. Фальклор з'яўляецца неацэнным нацыянальным багаццем, велізарным пластом духоўнай культуры народа, які складаўся калектывнымі намаганнямі многіх пакаленняў на працягу многіх стагоддзяў. Выхаваўчы патэнцыял фальклору бязмежны. Ён садзейнічае духоўнаму, патрыятычнаму, сацыяльнаму, этычнаму і эстэтычнаму выхаванню моладзі. Сёння наша грамадства адраджае забытыя традыцыі даўніны, выкарыстоўваючы народныя вопыт і ствараючы новыя мадэлі выхаваўчых тэорый і практыкі.

Мацней за ўсё засваенню духоўных каштоўнасцей садзейнічае нацыянальнае музычнае мастацтва. Яе змест прасякнуты ідэяй эстэтычнага выхавання моладзі. Беларуская народная музыка літаральна поўная эстэтычнага сэнсу, які надае кожнаму твору, незалежна ад яго жанру і зместу, высокое, сапраўды мастацкае гучанне [2, с. 129].

Адным з найбольш важных і эфектыўных сродкаў эстэтычнага выхавання ў музычным мастацтве з'яўляецца народная песня. Народныя песні – гэта частка ад усёй вусна-пастычнай творчасці народа, якая мае самы кароткі шлях да сэрцаў мільёнаў, бо найбольш моцна і непасрэдна ўздейнічае на пачуцці людзей. Народныя песні ўвабралі ў сябе найвышэй-

шая нацыянальныя каштоўнасці, арыентаваныя толькі на дабро, на ўспех чалавека. Галоўнае прызначэнне песен – выхаваць любоў да прыгожага, выпрацаваць эстэтычныя погляды і густы ў моладзі.

У народных песнях, у іх паэтычных вобразах і малюнках паказаны сацыяльнае становішча чалавека, яго побыт, мараль і светапогляд на кожным этапе гісторычнага развіцця грамадства, перададзены ўсе найважнейшыя падзеі, перамены і зрухі ў жыцці народа. Песня найлепшым чынам выяўляла этычную і эстэтычную сутнасць асобы.

Выдатны знаўца беларускіх народных песень народны артыст СССР Р. Р. Шырма пісаў: «Шмат мудрасці, трывогі і радасці, святла і горычы, шчырай любві і праўды захавала ў сваіх скарбах беларуская народная песня. Яна зарадзілася ў далёкія часы гісторыі народа, разам з ім расла і развівалася, пераказваючы мастацкамі вобразамі долю і нядолю многіх пакаленняў, адлюстроўваючы доўгі гісторычны шлях» [7, с. 122].

Беларускія народныя песні цесна ўзаема-звязаны з эстэтычнымі і маральнymi ўяўленнямі народа. Вясельныя, працоўныя, любоўна-лірычныя песні ўсіхваляючы не толькі чалавечыя пачуцці, родны дом; у гэтых творах праслаўляюцца маральна-эстэтычныя якасці – дабрыня, сціпласць, вернасць, гасціннасць і гумар [2, с. 129]. Педагагічная каштоўнасць песні ў тым, што прыгожаму спеву вучылі, а гэта, у сваю чаргу, фарміравала ў моладзі любоў да прыгажосці і дабрыні, садзейнічала выяўленню і развіццю творчага патэнцыялу, дапамагала маладому чалавеку ўсвядоміць цэласнасць свету і сваю далучанасць да ўсіх з'яў жыцця.

Раней ў народзе ніколі спецыяльна не гаварылася і не патрабавалася ад моладзі, каб яна вывучаля матчыны песні, любіла іх і берагла. Гэта было зразумела сама сабой: песні ад калыскі перадаваліся дзецям, успрыймаліся і пераймаліся імі, як і многія іншыя духоўныя набыткі бацькоў. Маладыя проста чулі душой – гэта трэба, без гэтага ты будзеш як бы несапраўдны чалавек на зямлі, не такі, як ўсе добрыя людзі.

Вывучэнне народных песенъ зусім не азна-  
чае, што трэба прывіваць моладзі ў старэлыя,  
архаічныя густы і погляды на жыщё, харак-  
тэрныя для многіх даунейшых песенъ. Трэба  
браць з фальклорнай традыцыі тое, што не  
страціла сваіх вартасцяў і ў сучаснасці. А тако-  
га матэрыялу ў беларускім нацыянальным пе-  
сенным фальклоры вельмі і вельмі многа. Гэта  
народныя песні пра каханне, пра любоў і пава-  
гу да бацькоў, да працы, да свайго бацькоўска-  
га kraю. Пры выкарыстанні духоўных скарбаш-  
фальклору маецца больш магчымасця ўз-  
страгчы моладзь ад шкодных спакусаў і крылых  
шляхоў, даўшы ім сапраўды народнае эстэтыч-  
нае выхаванне. Для гэтага і неабходна ўзбуджа-  
ць у маладога пакалення цікавасць і павагу да  
песеннага фальклору, як важнейшага сродку  
эстэтычнага выхавання. Нельга, каб у народзе  
заглохла, спынілася імкненне да сваёй уласнай  
паэтычнай творчасці. Шмат выдатных людзей  
аддалі доўгія гады свайго жыцця справе збіран-  
ня, даследавання і папулярызацыі родных пе-  
сенъ.

Гэта такія постаці, як Ян Чачот і Іван На-  
совіч, Еўдакім Раманаў і Мікалай Нікіфароўскі,  
Павел Шэйн і Уладзімір Дабравольскі, Міхаіл  
Федароўскі і Яўхім Карскі, Рыгор Шырма і Ге-  
надзь Цітовіч, Зінаіда Мажэйка і іншыя фаль-  
кларсты.

Беларускія народныя песні, у тым ліку і многія даунія традыцыйныя, не трацяць сва-  
ёй жыццяздольнасці і сёння, актыўна і арганіч-  
на ўваходзяць у паўсядзённы побыт народа, задавальняючы яго духоўныя запатрабаванні,  
спрыяючы ідэйнаму і эстэтычнаму выхаванню.  
Такім чынам, народныя песні, як і ўся народ-  
ная паэзія наогул, з'яўляюцца важнымі сродкамі  
патрыятычнага, сацыяльнага, этичнага і эстэ-  
тычнага выхавання моладзі. Неабходна пры-  
віваць моладзі любоў да народнай паэтычнай  
творчасці, да народных песенъ, каб новыя пака-  
ленні вырасталі разумнымі і сур'ёзнымі га-  
спадарамі свайго лёсу, зямлі і краіны, каб яны  
былі ўзброены сапраўды народным поглядам  
на жыщё, на правы і абавязкі чалавека.